



БЕЛАРУСКІ АДДЗЕЛ.

Наркомат Асьветы Беларусі / Беларуская Культура.

Вялікая соцыйльная рэвалюцыя знічтожыла стары мір, зруйнавала сеекавечную цемру, якая панавала ў быўшай царскай Расеі. Комуністычная партыя, утворыўшая і утвараючая рэвалюцыю, ідзе на чале жыцця, будзе новае жыццё. Усё, што робіцца зараз у Савецкай Беларусі, віруеца комуністычнай партыі. Зразумела, што Наркомат Асьветы Беларусі, утвораны рэвалюцыяй і комуністычнай партыі, працуе ў напрамку рэвалюцыі і комунізма. Усе жыццё Наркомата віруеца агульнымі прынцыпамі партыі; імі-жа віруеца і праца Наркомата ў адносінах да нацыянальнай беларускай культуры.

Уся наша Савецкая Фэдэральная січынь у сваім складзе калі 140 мілёнаў насельнікаў. Прырода тэрыторыі і эканамічны уклад жыцця на працягу стагоддзяў утварыла тут шмат этиографічных і нацыянальных тыпаў, асобных культуры, асобных народаў. З 140 мілёнаў фэдэрациі— 65 мілёнаў складаюць велікарусы, як напрыклад, украіны, беларусы, гурэі, кірізы, башкеры, бураты і г. і Царская Ра-

сея, Расея паноў і буржуазіі, якія эксплюятували іх эканамічна, яна прагнулася, каб забіць сярод іх пачаткі усякай дзяржаўнай і настав культурнай працы, зічтожыць асаблівасці іх мовы і быту, трымат іх у цемры, русіфікаваць іх, пасколькі гэта магчыма. Такая палітыка зрабіла певелігарускія народнасці ў Расеі цэннымі і палітычна несвядомымі. Найцяжайшым было становіска беларусаў. На працягу сваёй доўгай гісторыі яны перажылі шмат уселявіх пераменаў. Пачалі яны сваю гісторыю з IX стагоддзя, складаючы рабей гаспадарства так званай Полацкай Русі, потым гаспадарства Літоўска-Беларускае. За гэтых часоў абы утварылі вялікую культуру, ад каторай карысталася і Маскоўская гаспадарства. З паловы 16-га стагоддзя беларусы ўвайшлі ў склад панская рэспублікі Рэчы Паспалітай. Пачалася палянізацыя. Беларуское панства, якое было насіцелям беларускай культуры, апынулася у польскіх панскіх лягерах, бо яму гэта было карысценней. Беларусамі лічылі сабе толькі візы нацыі

толькі працоўныя масы яе: сялянства, неволянае панскім прыгонам і гарадзкі рабочы, зневолявы экзилёататарам. Беларуская культура занепала, бо эксплётуючым власам было на до культуры, ім траба было карніць пражорлівых польскіх паноў і прадпрыемцаў. І культура і мова беларуская зрабіліся «хлопскаю», «хамскаю» культурою і моваю. Нацыя і яе культура амаль не супала з клясам. Дусілі працоўныя кляс, дусілі і яго культуру і мову. Становіска мала чым змянілася, калі у канцы 18-га стагоддзя беларусы напалі ў склад б. Расейскай гімлэры. Прадстаўленыя толькі селянствам і пралетарскім масамі беларусы не былі ў начэсьце у самаўладка-дваранскай імлэры і не была ў начэсьце іх клясавая пролетарска-мужыцкая культура і мова. Зьявіўся рускі пан, зьявіўся рускі чыноўнік і пачалі сваю панска-чыноўную культурную работу, выганяючы ўсе беларускіе, як клясова напрыемнае. Зараз Комуністычнае партыя і Савецкая ўлада, прагнаўшы паноў, прадпрыемцаў-чыноўнікаў і абаронцаў іх цара, будзе новае жыцьцё, апіраецца і выдзывігае ўперад кляс працоўны, кляс пралетарска-селянскі. Яго інтарэсы, яго культура, яго жыцьцё займаюць першае і пачынае мейсца ў новай працы. Зразумела, што беларуская культура, клясавая пралетарска-селянская культура павінна зараз шырока раззвінушца. «Хам», «абар занец»-рабочы прагналі паноўнага, існовельможнага пана-барыча, чыноўніка і пачалі сваю працу, працу адраджэння інтарэсаў і культуры свайго клясу. Зараз пролетарская, „хлопская“ культура і мова, дзяр-

жаўнае будаўніцтва працоўнага кляса атрымываюць сваё мейсца. Зразумела, што беларуская культура і мова так сама йдзе ў павінна ісьці ўперад шпаркім крокам па шырокаму шляху комунізацыі і больш шэвізацыі грамадзянства. Што гэта так, відна з пастановы X з'езду РКП. па нацыянальному пытанню ў якой абазначаны ясна, проста, чорным па беламу такія заданні: «Партыя павіна давамагчы прыгніцкім масам не велікарускіх народу: а) раззвіць і узмацніць у сябе савецкую дзяржаўнасць у формах, атпавяджаючых нацыянальна бытавым умозам гэтых народу, б) раззвінучь і узмацніць у сябе дзейныя у роднай мове суд, адміністрацыю, установы гаспадарчыя, установы ўлады, складзеные з людзей мейсцовых, ведаючых быт і псыхалёгію мейсцового жыхарства, в) раззвінучь у сябе прэсу, школу, тэатр, любную справу і наогул культурна-асьветныя установы у роднай мове, г) ваставіць і раззвінучь шырокую сеть курсаў і школаў, як агульна эдукацыйнага, так і професіональна-тэхнічнага напрамку у роднай мове для хутчэйшай падгатоўкі мейсцовых кадроў кваліфікаваных работнікаў из ўсім галінамі кіравання і пайраней здзяяноў у галіне асьветы! Апіраючыся на гэту пастанову, а так сама на добра вядомую пастанову Цэнтральнага Выканоўчага Камітэту Беларусі, Наркомат Асьветы вядзе сваю працу, прагнучыся ўсімі сіламі выканаць тыя заданнія, якія настаяўляны яму партыяй, цэнтральний установай савецкай ўлады. Найбольш сілаў прагненца ён кінуць туды, куды да гэтую не праходзіла асьвета,—гэта на веську—

Йдзе апрацаванье шырокага пляна школаў, якія ўзразумелай для сельства нове магіі бы пашыраць граматнасць й пісьменнасць, а так сама і палітыка-сацыяльную сувядом'сць. Будуюцца новыя школы і рэмонтуюцца старыя. Трэба сузнацца, што праца йдзе вялікая і шырокая. Папярэднія гады акунапцы зруйнавалі як школу на ногуле, так і беларускую школу. Дэмократычная панская рэспубліка так дэмакратызавала школу, што ад яе асталіся толькі печы і трубы. Абрушывшыся на ўсе школы, апрач польскіх, паны руйнавалі іх як магіі і мелі у гэтым вялікі пасьпех. Комуністычная ўлада на Беларусі задалася мэтаю здабыць на меншы, а большы пасьпех ў будоўле школы, школы надзвычайна для ёўскі, якую трэба асьвяціць і падніць да зразумення комунізма.

Падымаючы на ногі беларускую школу, Наркомат Асьветы спакаўся з вялікою прашкодой ў сваей творчай працы. Мейсцовым работнікам асьветы і соцыалістычнай культуры, каторые добра ведаюць працоўнаю ёўску і паогул Беларусь, добра ведаюць беларускі быт і мову, за папярэднія часы эвакуацый, акунапцій і рэвалюцыйнага уругану, апынуліся раскіданымі из размайтых куткаў Расейской Федэрацыі. Перад Наркоматач стала задача сабраць іх у зруйнаваную Беларусь для культурнай працы і для утварэння з іх масы высока-кваліфікованага пралетарыату, каторый мог бы рукаводзіць вескаю і кіраваць яе на шляху комуністычнай шырокай творчасці. Работа йдзе у гэтym напрамку з поўным пасьпехам, дзякуючы атпаведальному дэкрэтам і загадкам агульнага цэнтровага ура-

лу Расейской Федэрацыі. Работнікі Асьветы зьбіраюцца і прыймаюцца за працу.

Але ўсё-ж такі гэтых асьветных работнікаў, калі-б яны і усі сабраўліся, не дастарчыло-бы для асьветы беларускай большасці Беларусі. Трэба было заргандзізаць курсы і тэхнікумы для падгатоўкі работнікаў асьветы ў беларускай школе, каторыя бы магіі наукова азняёміца з тымі культурна-эканамічнымі умоўамі, у якіх прыдзецца ім працаўваць. Гэтыя падгатоўчыя курсы і тэхнікумы ўже утвораны як у цэнтру, так і на мейсцох. Яны зьбіраюць ў свае аўдыторыі і кабінеты новых вучыцеляў новага пралетарскага тыпу, і даюць магчымасць старым вучыцелём інтэлігэнцікам тыпу увайсці на шлях пралетарскай культурнай творчасці. Паруч з гэтymi настаўніцкімі курсамі, адчынены курсы у Менску і ў некаторых паветах для падгатоўкі працоўнікаў у беларускай мове у тых савецкіх установах, каторыя маюць датычнасць да беларускі пралетарска-селянскіх масаў. Савецкі супрацоўнік будзе ведаць мову беларусаў, будзе мець магчымасць блізка падыйсці да іх быту і інтарэсаў. Каб забяспечыць беларускую школу падручнікамі, Наркомат Асьветы наставіў на ногі выдавецтва у беларускай мове. Гэтае выдавецтва працуе як у Менску, так і за граніцай у Літве і у Нямеччыне. Зараз ўжэ выходзяць на крыху книгі новага друку і пашыраюцца па школам. Апроч падручнікаў выдаюцца книгі і лістоўкі палітычнага зместу. Спрос на книгу вялікі і друкаваны беларускія слова пашыраюцца сярод працоўных масаў. Друкарская праца вызвала навуко-

вую і літературую працу на раз-
майтым навукам. Пішучца творы
навуковыя, з'яўляюща творы мас-
тацкія, апрацоўваеца навуковая
тэрыналёгія мовы працоўных масаў,
каторыя дагэтуль былі рабамі і быд-
ламі.

Звернуў увагу Наркомат Асьветы
і на тое, каб даць вёсцы, мястечку
і гораду тэатральнае мастацтво так
сама ў беларускай мове.

Шераглядаеца стары рэпертуар,
утвараеца новы, адпавядачы на-
шаму сацыяльна-рэвалюцыйнаму ча-
су і настрою. Утвараюча труны
артыстаў праўда вільгай пакуль што
кваліфікацыі, але за тое і нізкага
класавага складу.

Гэтые артысты, далёкія ад тра-
дыцкій інтэлігэнцыі, начынаюць са-
бю чаргу артыстаў пралетарыяў.
Для павышэння іх кваліфікацыі
заложана у Маскве адпаведальная
студыя і у Менску—дзяржуны
акадэмічны тэатр, маючы у сваім
складзе беларускую сэкцыю. І тут
работа началася цвёрдым крокам.

Удалося Наркомату Асьветы з
дапамогаю і падтрыманьнем Саувар-
кову як Р. С. Ф. С. Р., так і С.
С. Р. Б. утварыць у Менску уні-
версітэт для пралетарска-селянскай
насы беларускай тэрыторыі.

Есьць там адпаведальнае мейсце
і для беларускай навукі і культуры
П'яўруч з еўрэйскай сэкцыяй па эт-
нолёгі-лінгвістичнаму аддзелу маец-
ца беларуская сэкцыя. Будуеца ў
звязку з універсітэтам і інстытут
беларускай культуры, каторы будзе
інстытуцыяю на толькі культурную
але і дасыедчую. Балотная отанцыя
над Менскам перарабляеца у ба-
лотны дасыедчы інст. і г. д. Ад-
ным словам Наркомат Асьветы сто-
ючы на грунту прынцыпа партыі
працуе, не пакладаючи рук; Бела-
русская культура, як культура, па-
трэбная для комуністичнай работы
сярод этнографічнай большасці Бе-
ларусі, звязана на сябе увагу Нар-
комата. Зразумела, што далёка вічэ-
да здавольнальнага становішча пра-
цы. Пашырэднія часы гісторыі Бе-
ларусі утварылі цяжкіе абставіны
для работы. Куды ні глянеш, усё
руны і руіны, недахват. Але ўсё-ж
такі праца ідзе ўперад. Камуні-
стичная творчасць прынансіца
ні на місюту.

Утвараеца новае жыццё,—ся-
род векавечнай цемры. Ўжо заня-
лася чырвоная заря гэтага новага
жыцця.

У. Ігнатоўскі.

Кароткі агляд беларускага нацыянально- рэволюцыйнага руху.

Беларускі народны рух мае глы-
бокія карэвны ў міяуўшчыне, колі-
шнім жыцці Беларусі, у ле экана-
мічных, этнографічных і лінгвістич-
ных асаблівасцях. Беларусь займае
300 000 кв. вёрстаў, ці 30 міліёнаў
дзесяцін. Гэтая раўніна (частка
«схільн-эўропейской») у чатырохву-

гольніку рак — Заходніе Дзвінъ
Нёману, Прыпяці, Дняпру з Сожам
і яго прытокамі з'яўляеца асобнай
географічнай краінай (районам). На
наўзенай граніцы гэтай краіны—
ласы і балоты Прыпяці—Палесьсе;
на заходній — лясныя гушчары; на
паўночнай — ласы, вазёры, балоты

на вадаразделу рэк Заходнай Дзвіны, вазёраў Чудзага і Ельменя; на ўсходній — ласы на Дзвесне і ласы на вадаразделу прытоку Дняпра, Окі і Волгі. Па ўсходній граніцы Беларусі праходзіць эўропейскі вадараздел, каторы дзеліць басейны Заходнай Дзвіны і Дняпра, і вадараздел Касцюсціка - Чарнаморскі і Касцюскі-Балтыцкі. Гэта вадзяны вузёл усёй ўсходній Эўропы і натуральная ўсходняя граніца Беларусі. Яна здзначае і кліматычную мяжу, таму што ў вялікарускіх паветах Смаленскай губерні (Гжацкі, Вяземскі, Юхнаўскі і Сычоўскі) клімат ужо контынэнтальны. У беларускіх паветах Смаленскай губерні атмосферных асадкаў больш 600 мм., тагды як у вялікарускіх да 500 мм.

Этнографічная граніца Беларусі праходзіць на географічнай і кліматычнай межам. Дзесна зьяўляецца загранічнай этнографічнай рапой паміж Беларусью і Вялікарасей і Украінай.

Беларусь абмежавана вазёрамі, болотамі, ляснымі гушчарамі, якіе яшчэ ў мінуўшчыне адносілі беларускі край, як самабытную адзінку.

Згодна з данымі навукі Беларусь — сельска-гаспадарчы край. Сялянства ў большай сваёй частцы малазямельнае ($75,6\%$) і, калі далучыць сюды яшчэ $14,6\%$ безземельных, бачыма, што $90,2\%$ селянства гэта бедната не карыстаючая з чужой працы; рабта селянства гэта сяродне-заможны; кулакоў, як гэта мы бачым у Расей, бадай што няма зусім.

Характэрнымі вyzначаючымі рысамі сельской гаспадаркі Беларусі зьяўляюцца — атеутнасць форм суспільнага ўладання зямлі, індывідуальная наасобная сельская гаспадарка, вялікі лік панскіх маёнткаў з капіталістичнымі характэрамі вытворчасці (з агульнага ліку зямлі ў 30 міліёнаў дзесяцін, у паноў было каля 14 міліёнаў, у казны, зэркваў, касцёлаў, манастыроў і других установаў $2^{1/2}$ міліёны), вялікі лік бязземельных чагабкаў.

праletaryяў (толькі ў 6-ці паветах Меншчыны іх каля 60 тысяччын).

Характэрныя асаблівасці сельска-гаспадарчай вытворчасці: вялікія абшары луга-балот, патрабуючыя асушкі й мэліорацыі (зямельных палишэнняў) у агульна-краёвым масштабе (у краі лічіцца на ўдобнай зямлі 3.800.800 дзесяцін), шнуравая гаспадарка і дальне зямельле, піраход сялянства ад трохналёукі да вышэйшай сыстэмы гаспадаркі (многональне).

Фабрычная прамысловасць з прычыны недахвату ў краі вялікага капіталу і у звязку з пашырэннем быўшага царскага ўраду ў стасунку да «акраін» мала развілася і толькі ў апошнія даваенные гады начала расці. У Беларусі вельмі развіліся рамёслы і сельска-гаспадарчая прамысловасць (вырабы з ірадуктаў сельскай гаспадаркі).

Усяго жыхароў у Беларусі больш менш 16 міліёнаў, у тым ліку беларусаў на менш 80% .

Беларускі народ перажыў час найвялікшага развіцця дзяржаўнасці (XI—XII стагоддзі) і сваёй нацыянальной культуры (у XI—XVI стагоддзях), збудаваных на свабодна-дэмакратычным фундамэнце. Её затым на працягу многастагоддніх жыцці ў звязку з Польшчай (XVI—XVIII стагоддзі), а потым з Расеяй (XVIII—XX стагоддзі) чыже мор згадзіцца з цэнтрализмам, які пакідала Беларусь Польша ў форме шляхецка-арыстократычнай рэспублікі й Москва ў форме баярскай олігархіі й манархічнага абсолютызму. З прычыны нацыянальна-рэлігійных антаганізмаў і іншых соцыяльных з'яўшч беларускі народ не змог захаваць сваёй дзяржаўнай незалежнасці. Аднак якіясь з'яўшчыны ўсё гэта, быццам такі захаваў рэзы нацыі, што адражваюць яго ад іншых народаў.

Пакінутая самай сябе з яе прымітыўным укладам жыцця, беларуская народная маса захавала свою мову, звычай, свой самастойныя культурны і эканамічны уклад жыцця.

Першыя крокі беларускага на-

роднага руху былі адзначаны у 30—40-х гадох XIX стагацца адраджэнінем беларускага пісьменства, але супраўды гэты рух начаўся у другой палове XIX стагацца, калі сярод польскага грамадзянства па-чалі шырыца ідэі дэмократызму і соцыялізму ў сувязі з паніжэніем ідэі Польшчы «ад морай да мора», калі дэмакратычныя і сацыялістычныя ідэі захопліваюць паволі й беларускую абрусеўшую інтэлігэнцыю і гэта апошніе ўзвязку з пашырэніем і наглыбленінем дэмакратычных ідэй у Расей.

Польская, ці, кажучы інакш, спольшчаная беларуская моладзь на Беларусі пачынае цікавіцца жыцьцём сялянства і па толькі з боку энграфічнага, як гэта было раней, але з боку соцыяльна-эканамічнага. Нарадзіўшыся беларускія радыкальныя арганізаціі ідуць шляхам творчай беларускай культуры працы і стаіць на грунці супраўднага дэмократызму без нацыянальнага шовізму і ненавісці да іншых народоў. Яны будзілі беларускае народнае самапачуцьцё ў масах, змагаліся з рэлігійным антаганізмом пра-васлаўных і каталікоў беларусоў, які быў пасяяны і русіфікаторамі і полеяізатарамі. Змагаючыся з пагардным стасункам да беларускай мовы, як хамскай, яны будзілі у народнай масе самапачуцьцё людзкой годнасці. Цэляя характэрныстыкі працаўнікоў навет яшчэ з 60-х гадоў ўспамінем Касцюка Каліноўскага, які ў 1863 годзе разам з В. Урублеўскім, С. Сонгінам і Ружанскім заснаваў у Беластоку беларускую пагайную друкарню, у якой друкаваліся беларускія пра-клямациі і часопісы „Мужыцкая Праўда“ (вышла 6 нумароў) з подпісам неідэнтыфікаваным Каліноўскага «Яська гаспадар з над Вільні». Гэты К. Каліноўскі 19 сакавіка 1864 году на Лукінках у Вільні, стаючы пад шыбеніцай (ён быў прысуджаны за сваю працу на съмерть) на слова прыгавору „шляхціц Константыя Каліноўскі—голосна крыкнуў: «Непраўда, у маёй баць-

каўшыце зямля шляхты,—усе роўны!!!» Успамінем так сама, што у 70-х гадох стараньнем Н. Драгоманова друкаваліся ў Жэневі беларускія брашуры, напр.: «Пра багацтва ды беднасць» і інш. У дальнейшыя часы ў універсітэцкіх гарадох за-сноўваюцца беларускія студэнцкія арганізаціі (Пецярбург, Масква, Харкаў і др.), у іншых гарадох так сама паўстаюць такія самія арганізацыі вучашчайся моладзі. Родзяцца беларускія выдавніцтвы—у Менску пачынае выходзіць нелегальная радыкальная беларуская газета «Гоман». Зьяўляюцца пісьменнікі ўжо іншага як раней напрамку, не сантывэнтальна-шляхоцкага, як В. Дунік-Марцінкевіч, а супраўднага народнаго, як Ф. Багушэвіч («Малей Бурячок») і Няслухоўскі, у творах якіх трэба адзначыць пачуццё даўгу прад народам, любоў гэтага народу і пашану да яго самабытнасці. Заглядай друкуюцца творы Багушэвіча: «Дудка Беларуская» (Кракаў, 1891 году), «Смык Беларускі» (Познань, 1891 году).

У Пецярбурзі ў 1902 годзе за-скоўваецца «Круг беларускай народнай прасыветы і культуры беларускай»—ён займаецца распаўсюджываннем друкаваных загравікі беларускіх выдавніцтваў і стараецца арганізація і ў Расей беларускія выдавніцтвы. Ён задрукаваў «Вяланку» Няслухоўскага (у цензуру яна была пададзена, як напісаная па-балгарску); апрача таго на гектографе выдаецца „Калядная пісанка“ У Лебёдцы, Лідзкага павету, Віленскай губ. В. Іваноўскі з братамі Валэйка (Пецярбургскія студэнты) выдалі на гектографе газету «Свабода» (адаін толькі нумар), але пры наліцэйскіх варувах усё выданье прыйшлося зьнішчыць і асталіся толькі два нумара—адзін у Вільні ў жонкі Кіркара, а другі трапіў у Варшаўскую ахранку.

Узімку 1902 году частка моладзі соцыялістычнага напрамку з вышай вакацыйных арганізацій разам з беларусамі (выказаннымі на польскай культуре) працаваўшымі

арганізацыях П. П. С. на Беларусі, засновываючы «Беларускую Рэвалюцыйную Партыю». Радзілася яна ў Менску, дзе працавалі студэнты Пецярбурскага ўніверсytetu: Антон Луцкевіч (Антон Новіна), Іван Луцкевіч, селянін Казюк Кастравіцкі («Каганець»), селянін Віктар Зялязей і другі; адначасна утвараючы арганізацыі гэтай партыі ў Вільні—студэнт-тэхнолаг Працьск Умястоўскі (Дзядзька Пранук), гімназіст Аляксандра Бурбіс («Шліп») і др., а так сама ў Пецярбурзе—студэнт-тэхнолёг Вацлаў Іваноўскі («Вацюк Тройца») курсістка Алёза Пашкевіч («Цётка»). З пачатку гэта партыя апрацаваў праграмы пяці мела, яна распаўсюджывала надрукаваныя заграніцай творы Ф. Багушэвіча, выразна адзначаючыя соцыяльную несправядлівасць і клічучыя беларускія народныя масы да практична-рэвалюцыйнай працы. Яна друкуе ў Лёндоне кніжку яго твораў на папіроснай паперы пад назовай «Песьні» з надпісам на вокладцы: «с разрешеніем Синодальнай типографии». Першая проклямацыя гэтай партыі была надрукавана на гектографе ў 1902 годзе і назначалася для пашырэйння сярод беларусаў-каталікоў Віленшчыны; напісана яна была па польску Лявонам Малецкім у Вільні і начыналася словамі: «відзелісьце запевна бедной хлопскон вынэнданялон шкапэн»... Яна была надрукавана і ў лютавым нумары загранічнага «Пінэдэсвіту». У тым жа 1902 годзе партыя замяняла сваю назону на «Беларускую Рэвалюцыйную Грамаду». З найбольш энергічных працоўнікаў «Б. Р. Г.» можна залічыць апрача вышэй названых: Фэлікса Стэцкевіча («Аганёк») студэнта Пецярбурскага ўніверсytetu (родам з Шчучына, Віленскай губ., Лідакага папету), студэнта Матусевіча, студэнта Рыжскага налітэхнікуму А. Уласова. У 1903 годзе адбыўся першы з'езд партii, скі прыняў агулам праграму «П. П. С.»; ён настаявіў дабівца краёвай аўтаноміі Беларусі з Соймом у Вільні культурна-нацыя-

нальнай аўтаноміі для нацыянальных меншасціяў на Беларусі і на казаў разпрацаваць земельную (агарнную) праграму на аснове канфіскацыі бяз выкупу маёнткаў пажоў, казенных і інш. На гэтым з'ездзе Б. Р. Г. настаяўлае назвывацца „Беларускай Соцыялістычнай Грамадой”.

У 1904 годзе на Беларусі залажылася яшчэ адна партыя «Соцыялістычная Партия Белай Русі», працаваўшая галоўным чынам у Гродзеншчыне. Заснавалі яе гродзенчукі студэнт Варшаўскага Ветэрынарнага Інстытуту Трускоўскі і яго брат, М. Фальскі і студэнт-аграном Адам Жаба з Менішчыны. Маючы на мэце зъяднанье гэтых партый, «Б. С. Г.» восеньню 1904 году насылае С. Лянкоўскага ў Варшаву, дзе паміж іншыми была арганізація „С. П. Б. Р.“, згаварыцца з ёю; посьле гэтага парагаворы вядуцца ў Вільні і Менску, але гутаркі гэтых скончыліся пічым. «Соц. П. Белай Русі» працавала незалежна галоўным чынам у Гродзеншчыне; яна надрукавала колькі проклямацыяў па беларуску („Царская Гаспадарка“ і др.), гэты проклямацыі распаўсюжывала і «Б. С. Г.». У 1906 годзе партыя перастала існаваць. На сколькі нам ведама, «Соц. П. Б.-Р.» выразней праграма не выпрацавала. «Б. С. Г.» ўлетку 1905 году закладае ў Менску „І краёвы камітэт“, а у Вільні „ІІ краёвы камітэт“. У 1905 годзе «Б. С. Г.» выдае цэлы рад проклямацыяў па беларуску, а першая проклямацыя ў гэтым годзе адбіта па мініографе ў Пецярбурзе пад назовай «Царэво жніво», а затым у Менску па гектографе „да гэтых мужыкоў, што возюць дровы на Тальку і Марыіну Горку“; посьле выйшла шмат проклямацыяў і лістувак, друкаваных па беларуску ў Віленскай друкарні «П. П. С.» і ўласнай партыйнай друкарні ў Менску, заснаванай у канцы 1905 году (ёю загадываў Ф. Стэцкевіч («Аганёк»), якога «Б. С. Г.» насылала да гэтага ў Галіччыну навучыцца друкарству). Посьле заснаванія ўласнай

друкарні выдавецкая праца «Б.С.Г.» вельмі пашырылася. Апрача ўласных выданняху „Б. С. Г.“ шырыла выданныя яшчэ раней па беларуску у Лёндоне „П. П. С.“ кніжкі: «Хто праудзівы прыяцель беднага народу», «Як зрабіць, каб людзям было добра жыць па съвеце», «Куды мужыцкіе гроши ідуць». Звязтають на сябе увагу вершы адэзы «Цёткі» (А. Пашкевіч), «Мора» (Народная рэвалюцыя), «Хрест на свабоду», „Пад штандаром“ і другія, якія дзесяткамі тысячаў распаўсюжываліся асабліва сярод віленскіх работнікаў. Шмат з гэтых вершаў перадруковываліся іншымі соцыялістычнымі партыямі (напр. Літоўскай Соц. Дэм. Раб. П.). У 1905 беларускі нацыональна-рэвалюцыйны рух прымае харектар масавага руху працоўнай бедноты краю. У канцы 1905 году і ў 1906 саду «Б. С. Г.» шырока вядзе арганізацыйную работу ў сярод сялянства (галоўным чынам сярод сельска-гаспадарчых работнікаў) і сярод работнікаў гор. Вільні, Нова-Вілейску, Менску. Трэба адзначыць, што агулам рэвалюцыйная праца сярод сялянства Беларусі вялася шырока галоўным чынам беларускімі рэвалюцыйнераамі, якія ўносілі ў яе магчымы ў тых часах максімум арганізацыі. Шмат куды (асабліва ў Віленскай і Гродзенскай губ.) соцыялістычны ідэі траплялі у першы раз на вёску толькі, дзякуючы працы беларускіх рэвалюцыйнераў. Іны шмат дээ ўзялі ў сваё руکі кіраўніцтва сельска-гаспадарчымі масамі. У сакавіку 1905 году адбыўся 1-шы сялянскі з'езд, які вынес пастановы, каб адабраць зямлю ад паноў і др., чыдаючы гэтаму агітацыйнае значэнне; каб дабівацца краёвай аўтавоміі Беларусі з соймам у Вільні і т. п. пастановы.

Шаволі „Б. С. Г.“ змяніліца з інтэлігэнціяй па свайму складу, партыі у селянскую, да не прылучаючы гарадзкія работнікі. Харектэрнай асаблівасцю «Б. С. Г.» было тое, што яна першыя на Беларусі звязала ўвагу на арганізацыйную працу за вёсцы і за распрацоўванье

агарнай праграмы, адпавядаючай майсцовым варункам сельска-гаспадарчага жыцьця. Яна утварыла і „Беларускі Сялянскі саюз“. З прычыны таго, што фабрычная працысловасць мала развіта на Беларусі і ў звязку з тым, што ў краі вельмі мала працысловага пралетарыату, „Б. С. Г.“, працу сярод работнікоў у горадзе вяла, маючи толькі на мэце утварыць мядовую супраўдву пралетарскую грамаду працаўнікоў на вёсцы. Усю сваю энэргію партыя скіроўвала на выхаванье і арганізацыю значнага лічэбна на Беларусі сельскага пралетарыату і малаземельнага селянства. У студні 1906 году ў Менску адбыўся 2-гі з'езд «Б. С. Г.», які займаўся галоўным чынам зямельнай праграмай і вынес вось якія пастановы: 1) утварыць краёвы (беларускі) зямельны фонд з зямлі адабранай ад паноў, казны і др. 2) зямлю у першы час род даенца бяз земельным і мала земельным селянам у карыстаньне да съмерці. Больш за ўсіх праца на зямлю пакінутую земляробам з прычыны съмерці, неработацьльнасці і др. маюць найбліжэйшыя яго супрадоўнікі. На разгаспадаўсанье патрабуючыя атрымліваюць матэр'йльную помоц. 3) Зямельная рэнта аб'яўленца ўласнасцю краю, ці, што лепш, ўласнасцю працоўнай бедноты Беларусі. 4) Форму і парадак адабраньня (бяз выкупу) зямлі ад паноў павінна пастановіць дзяржаўная краёвая арганізацыя. 5) Тое, сколькі патрабуецца зямлі дзеля забяспеччания працоўнай бедноты, пастановіле майсцовая дзяржаўная арганізацыя. 6) Пясы, выганы і вадзянай сіле з'яўляюцца агульна-краёвай ўласнасцю і заходзяцца над дзяржаўным краёвым загадам. Пастановілена зьездам работніцкая і агульна-палітычная праграма выразна соцыял-дэмакратычная. У пытаньні ад дзяржаўным устроіствем з'езд пастановіў змагацца за Фэдэрацыйную Дэмакратычную Рэспубліку, за краёвую аўтаномію Беларусі з соймам у Вільні.

З'езд распрацаваў арганізацыйны устаў і выбраў Цэнтральны Камітэт у склад якога ўходзілі: А. Пуцкевіч, І. Пуцкевіч, В. Іваноўскі і А. Бурбіс. У 1906 годзе беларуская рэвалюцыйная праца і сярод сялян і сярод работнікоў (асабліва ў Менску) велася вельмі шырока; адначасна велася праца сярод народных вучыцелёў і вучашчэйся моладзі. У летку 1906 году «Б. С. Г.» ўзялася энэргічна за арганізацыю сельска-гаспадарчых забастовак (асаблізу Менскай губ.). Забастоўкі гэтая праводзяцца, але не так шырока, як было назначана, таму, што арышты без канца партыйных працаўнікоў руйнуюць партыйныя арганізацыі. У тым самым 1906 годзе арганізуецца „Беларускі Вучыцельскі Саюз“, «Беларускі Саюз Вучыцельскіх Сэмінарый» і др. Арганізующца работніцкія прафесіянальныя хаўрусы. С працаўнікоў у Менску можна адзначыць — С. Кукеля («Ананас»), К. Яноўшчанку («Нараска»), Г. Бухавецкага («Піліп») — праўдзівае прозвішча яго А. Бурбіс; ён быў змушаны уцекаць з Віленшчыны і ў Менску вёў шырока работу і сярод работнікаў, і сярод сялян, пакуль не быў арыштаваны ў Навагрудзкім павеце (вёска Шторсы), далей Ф. Стәцкевіч (Аганёк) працаваў у нелегальнай друкарні, С. Скандракоў (Янка), А. Шабуня, К. Кастрявіцкі (Каганец), В. Зялязай (у 1907 року пайшоў на вечнае пасяленне) і шмат других.

Да канца 1907 году «Б. С. Г.» вусім перастала быць інтэлігэнцкай і з'вайшла грамада работнікоў, сялян, народных вучыцелёў, але разам з тым царскі урад усё больш і больш руйнуе яе арганізацыі. Захопленася рэвалюцыйным рухам беларускае селянства засыцала першую і другую Гасударственную Думы прыгаворамі і наказамі, патрабуючы зямлі, аўтаноміі Беларусі,

нацыяналізацыі школы і т. п. Селянская моладзь у сваіх культурно-просветных гуртках выдае рукапісныя журналы. Выдавецкая работа ў канцы 1906 году была вельмі інтенсывай — выдана шмат ксёндзак, лістовак, прокламацый, пісулек і т. п. З ксёндзак назывем колькі — „Што такое свабода“, «Як рабіць забастоўку», «Ці старчыць дзеля ўсіх зямлі», «Скрыпачка», «Хрест на сваботу» і шмат іншых.

Наканец, у тым самым году начынае выходзіць у Вільні легальная беларуская газэта «Наша Доля», але канфіскацыі без канца заўіваюць яе (з шэсцінай нумэрроў канфіскавалі пяць). Арэшты і ссылкі руйнуюць беларускія рэвалюцыйныя арганізацыі і астаткі ўцалеўшых працаўнікоў пачынаюць гуртавацца калі вонкі беларускай газэты у Вільні «Наша Ніза», якая паставіла сваёй мэтай культурно-просветную працу сярод беларускіх працоўных мас без найменшага навет знаку нацыяналізму шавінізму і зварынга нацыяналізму, што мусілі адзначыць навет не беларусы і на прыхильныя беларускаму руху.

Дзеля паўнатых абразу гаго пэрыоду беларускага рэвалюцыйнага руху скажам аб учасці «Б. С. Г.» на з'ездзе партый Рэсей ў Парыжы ў 1904 годзе і у сакавіку 1905 года на з'ездзе ў Жэнэве, на якім былі фінляндская партыя актыўнай абороны, П. П. С., армянскія дашнакціюзы, грузінскія эс-эр. федэралісты, латышскія с.-р., расейскія с.-р., «Б. С. Г.». З'езд гэты пакінуў расейскія соц.-дэм. і армянскія соц.-дэм. («Рэвалюцыйная Рэсей» — 1905 г. і «Пшэдзельніцтва» — 1905 г.). У 1907 годзе «Б. С. Г.» прымае ўчастце ў з'ездзе аўтаномістаў.

Стары Пілія.

(Канец будзе).

Бібліографія.

Лексыкон беларускай мовы у нямецкай апрацуоць.

(Sieben-Sprachen-Wörterbuch. Deutsch, Polnisch, Russisch, Weissruthenisch, Litowisch, Lettisch, Jiddisch. Herausgb. im Auftrage d. Oberbefehlershabers Ost.)

Беларуская мова да апошняга часу зьяўлялася найменыш дасыледаванай мовай ў групе сучасных славянскіх моваў. З граматычнага боку што-колечы й было зроблены дзякуючы працам акад. Е. Карскага і іншых лінгвістаў (акад. А. Сабаљоўскі, проф. Шахматава, Б. Таращковіч і інш.). Але посьле выдання Касейскай Гімнэртарскай Акадэміі Навук ў 1870 г. «Словаря белорусского наречия» Насовіча аж да выхада папулярных слоўнікаў М. Гарэцкага вынітаў апрапоўкі беларускага лексыкону амаль што саўсім не вытваралася (выданны ў 1914 г. ў Смаленску «Смоленский областной словарь» В. Дабравольскага толькі часткова мае дачыненне да беларускай лексыкі й на сваю зьместу можа быць названы ў такой жа меры беларускім, у якой і велікарускім лексыконам.)

Адгэтуль значны інтерес паўніны прадстаўляць ўсі тыя творы, якія могуць напоўніць гэтак недахват.

І з гэтай прычыны нельга не звязнуць увагі на выдавую Галоўным Камандаваннем нямецкай аку-

нацыёнай арміі на Усходзе ў 1918 г. кнігу „Sieben-Sprachen-Wörterbuch“ ў аб’еме 420 стр. каля 8000 тэрмінаў, дзе паміж іншымі знаходзіца лексыкон і беларускай мовы (Weissruthenisch — надрукованы латыніцай).

Кніга была выдана пры гэтах абставінах:

У Галоўнай кватэры нямецкай акупацыйнай арміі было з’арганізавана бюро, якое паміж іншымі задачамі павінна было перакладаць загады й пастановы акупацыйнай ўлады на мясцовыя мовы. Матрыялы, собраныя бюро, ходзь з пачатку й прадназначаліся для карыстання самаго бюро, але па сваю зьместу й характеру мелі корысьць і для широкіх кругоў, дзяло чаго яны й былі прыведзены ў сістэму й выданы асабліваі кнігай.

Прад бюро пры выпаденіі яго задачамі стаялі значныя труднасці

Першая труднасць была ў тым, што для некаторых слоў, атрымаўшых права грамадзянства ў нямецкай мове, не знайдзілася ў чужаземных мовах тэрмінаў, пэўна падобных ім па сэнсу. Адгэтуль прыходзілася выбіраць з чужаземных слоў тоё ці іншае слова, каб з гэтага момэнту ужываць яго ў пъверда установленым сэнсу. Зразумела, што лексичная праца пры гэтакіх умовах магла мець на столькі конфірматыўнае, сколькі пэўна констытутыўнае значэнне.

З другога боку, для некаторых паняццяў саўсім не знайдзілася тэрмінаў. Як агулькае правило, перакладчыкі не моглі знайці пілкі

тэрмінаў для ўсіх тых паняццяў, якія утварыліся ў наўшыя часы, і імёна у працяг сусветнай вайны; асабліва адчуваўся недахват тэрмінаў для пераклада слоў, якія ужываліся ў штодзеннай працы нямецкай арміі для азначэння паняццаў адміністратыўных, юрыдычных і войсковых. Зноў патрабна была творчая праца. Трэба было утварыць больш менш закончаныя выразы і тэрміны, якія моглі бы перадаць нямецкія выразы і слова ў зразумелай насяленню форме.

Урашце, зрачнае труднасць была ў тым, што праца вялася бяз цікамогі з боку наўковых спэциялістаў. Яна шла ў час вайны, як пабочная праца бюро пры поўнай немагчымасці знайсьпіспамыялістай. Пры такіх умовах аўтары слоўніка моглі асноўвавацца толькі на безраседнім дасьведчанні народа. «Словы», кожунъ яны, «былі выслушаны ад народа і назначаюцца для народа. Яны і не моглі быць разглежданымі пад лупай крытычнага даследавання».

Ніякіх сумнення, што атсутнасць дапамогі спецыялістаў значна паніжае вартасць слоўніка.

Пры апрацоуцы беларускага лексыкону аўторы былі пастаўлены ў асабліва нявыгадныя варункі.

«Беларуская мова», кожунъ яны ў прадмове, прадставіла найбольшыя труднасці ў парашаньні з іншымі мовамі. Гэтае—саўсім старая і, можа, найстарэйшая славянская мова,—мова насялення, якое складаецца галоўным чынам з селян земляробаў і толькі ў незначнай лічбе прыналежыць прымісловасці. На абшары ўсёй расейскай адміністрацыі яна ў моднай меры асмылівалася з расейскай

мовай. У адносінах да яе мае паважное значэнне пытанье, якія тэрміны треба утварыць зноў і якія магчыма бяз доўгіх разважаньня ўзяць з расейскай, або з польскай мовы. Часта ўзынікае пытанье: ідз магчыма трymацца тэхнічных тэрмінаў, якія хоць і ужываюцца ў сучасным жыцці, але з'яўляюць ся беларускі, а чыста расейскім тэрмінамі і да гэтага часу адчуваюцца, як чужыя слова. Тут, можа быць, ляжыць найбольшая трудаўніца працы Апрача таго, тут прыходзіцца працаваць ў саўсім новай галіне мовазнаўства. Навукова яна амаль што саўсім не апрацоўвана. Мова мала дасьледавана і пры свайго падобнасці да расейскай і польскай мове з вялікімі труднасцямі паддаецца досьледу.»

Кепскае становішча аўтараў пры апрацоўцы беларускага лексыкону, як здаецца, ацягашчалася яшча немагчымасцю карыстацца літаратурай прадмета. Канечна, на апошнай страницы слоўніка побач з літаратурай іншых мове мы бачым і літаратуру беларускай мовы, але з памылкамі і без абазначэння года і мейсца выдання, імені:

I. I. Nossowitsch Weissruthenisches(russisches) Wörterbuch Horbatschewsky, Wörterbuch der alten Aktensprache im nordwestlichen Russland.

Абмылкі ў фаміліі Насовіча і ў передаче заголоўка яго слоўніку, а так сама атсутнасць паказаннія на мейсце і год выдання першай і другой кнігі, даюць зачапку дагадыўваци, што гэтых кніг не было пад рукамі немцаў.

Зразумела, што пры паказаных абставінах апрацованы немцамі беларускі лексыкон не мог

быць саўсім свабодным ад дэфектаў.

Перш за ўсё кідаеца ў вочы зеўдалы іншы раз выбар слоў. Так напр., слова *Abweg* (menowiec, bezdroże, боковая дорога) перакладаеца, як „*bludnik*”, *alt-grisenhaft* (sędziny, старый)—побач з сл. „*stary*” „*staly*”, *Begabung* (uzdolnienie, дарование)—«*talent*». *Laut* (gloska, голос)—„*zyk*”. *Gesichtsinn* (wzrok, зрение)—*pahlad* і г. д.

Значны дэфект прадстаўляе чиста вямецкі „буквалізм” перакладу. Напр. *Nahrungmittelsfrage* (kwestya żywnościowa, продовольственный вопрос) перадаецца, як «*pytańie ab sposabach prakarmienia*» (запытаем: чаму на проста «*charćowae pytańie*»?). *Nasenausfluss* (ciecz z nosa, сопли)—, як «*Saplaki z nosu*» (чаму на проста «*Sopli*»?), *Gilfsmittel* (srodek pomocniczy, вс помогательное средство),—як «*sposab pomocy*» (чаму не «*daramożny środak*») і гэт. дал.

Трэба думаль, што падобныя буквалізмы вямецкіх аўтараў ніколі не атрымаюць права грамадзянства ў беларускай мове.

Зараз в тым, ў слоўніке сустракаюца і «беларусізмы», як напр. «*predlažennie ab pieramieni*» (*Abänderungsantrag*), *uprawlenie* (*Amt*), «*načalnik*» і іш. і «*палавізмы*», як напр., «*Splata*» [*Abzahlung*] і іш.

Үрэшце, ў слоўніке можна прыкемецца проста недахвает апрацоўкі ў сэнсу паступовасці і систэматычнасці. Напр., «*Nahrungmittelsverfälschung*», передаеца, як «*falszwannie jeminnych produktau*», а «*Nahrungmittelshaft*», як «*nie-*

staćja jadomanych produktaў», *Ab schnitt* як «*addzel*», *Adschnitt-führer*, як «*načalnik dzeili*» і. г. д.

Але досыль ад дэфектах! Дэфектаў шмат і ў іншых не беларускіх аддзелах слоўніку! Самі немцы прызнаюць чагчымасць дэфектаў і за канчываючы сваю прадмову к слоўніку, заралей прыносяць падзеку за ўсі тэя указаныя, якія могучы да памагчы скасаванью дапушчаных абмылак.

Здаволіць часткаю жаданню немцаў ханеу і аўтар гэтай заметкі ў сваім кароткім крытычным аглядзе апрацоўванага імі беларускага лексыкону.

Але толькі тагды ираца чужаземных лінгісташаў над беларускім слоўнікам будзе стаяць на цвердым грунце, калі самі беларусы апрацујуць крытычны лексыкон свайго літэратурнай і простанароднай мовы. Апрацоўка яго павінна быць першым чарговым заданнем лінгвістычнага аддзелу Інстытута Беларускай Культуры.

М Байкоу.

Новая кніга па Беларуса- сазнавству.

Е. Ф. Карскі.

Белорусы. Том III. Очерки сло-
весности белорусского племе-
ни. 2. Старая Западно-ру-
ская письменность. Петроград
1921. 8-о VIII + 248.

Усім беларусавнаўцам добра
знаёмы творы беларускага вучо-
га, акад. Е. Карскага.

Да часу рэвалюцыі былі выданы 1 і 2 томы і 1 выпуск III-га тому яго каштальнай працы «Беларусы.» У пачатку 1921 г. ў Петраградзе Акадэміяй Навук выданы й другі выпуск. З-га тому.

Гэты выпуск зьяўляецца працягам першага вып. З-га тому. У першым вып. (Масква 1916.) разглядаецца вусная беларуская славеснасць, якая да апошняга часу захоўываецца простым народам; у другім вып. даецца агляд старажытнай беларускай пісьменнасці, аўтарамі якой былі галоўным чынам прадстаўнікі сярэдняга грамадзянскага кляса.

После ўвода (1—17 стр.), дзе трактуецца аб выступленні народнай мовы ў Белай Русі ў ролі літэратурнага органа, разглядаецца: 1) перакладная літэратура (17—93 стр.) і 2) орыгінальныя творы у старажытнай беларускай мове, пісаныя кірыліцай (94—209

стр.); асаблівы артыкул удзялем беларускай літэратуре арабскім шрыфтом (238 і дольн. стр.).

У першым аддзеле даёца агляд перакладаў XI—XVII ст. біблейных кніг, зборнікаў казаньняў і твораў царкоўных аўтараў, апокрыфаў, і алаведаньняў гістарычнага зместу; у аддзеле орыгінальнай літэратуры разглежданы «літоўскія» летадісы і інш. гістарычныя матэрыялы, памяткі юрыдычнага характару, вершы Андрэя Рымшы, тэолёгічныя творы, полемічная літэратура па рэлігійным пытанням. З твораў, напісанных латыніцай, разглежданы сатира друку 1642 г. і узоры школьнай драмы XVII и XVIII ст.

Кніга чытаецца з вядомым інтарэсам і зьяўляецца вельмі камтоўным зборнікам зноў добытых аўтарам матэрыялаў.

М. Б.

Беларускі апдзел.

Сучасныя матывы беларускай лірыкі.

(Я. Журба).

Апошня надзеі сусъветнай вялікай рэвалюцыі закранулі і Беларусь. Гарамычная, працоўная, ня ведаўшая куды ёй ісці і што рабіць, яна зараз глядзіць на хутка-лятуче жыцьцё широка адчыненымі вачыма. Праполетарска-сялянскія беларускія лісы, каторыя раней ня былі прычасны да жыцьцёвага съвіта, зараз прачнуліся і выйшлі на творчую дарогу. Усё гэта павінна было адзначыцца і адзначылася на тых лірычных творах, каторыя зьявляюцца час ад часу ў радкох нашай прэсы. Гэтая творы афарбованы ў новыя тоны, якіх раней не прымечалася. Новы палітика-сацыяльны настрой жуна адчуваецца ў тым, што выходзіць з пад пяра беларускіх лірыкаў нашага жывога, творчага часу.

Вось перада мною невялік лік вершаў маладога песьняра Я. Журбы. Верши раскіданы па аднаму, па два, па трох на старонках «Савецкай Беларусі», але яны аб'яднаны адным настроем, адною ідэяю жывой, кінучай працы, пралетарска-садавскай творчасці.

Малады песьняр—сын беларускай працоўнай вёскі. Дзесь—у далёкім кутку Беларусі раскінулася родная вёска песьняра. Па ўзгорку лепіяцца хаткі з бярозкамі, каля іх і з зялёнымі садкамі. Каля вёскі разыягліся родныя загоны. Тут і хата, дзе калісь радзіўся песьняр, узгадаваўся, узмацаваў свае сілы і вучыўся жыці... Але зараз у песьняра застаўся толькі ўснамінак аб вёсцы, аб хатцы. Жыцьцё адараўала яго ад вёскі, зрабіла пралетарыем, і ён зараз ёсьць прадстаўнік гэтай пралетарскай класы і яе інтерэсаў... Яго ліра і струны гэтай ліры—пралетарскія.

«Грыміе, як буры, пяруны,
Мае пралетарскія струны!»

Струны пралетарской ліры кли чаць пад чырвоны съпят усясьветнай сацыяльнай рэвалюцыі ўсе працоўныя масы рабочых, сялян і чырвонаармейцаў. Усе яны павінны выйсці на барадьбу з векавечнымі ворагамі працоўных масаў, іх эксплётатарамі. Але справа ня толькі ў фізичнай барадьбе, ва узброенай барадьбе. Трэба стаць на

дружную працу, каб будаваць будынак новага жыцьця. І праца йдзе ў добрым радасным настрою. Згінуў сүм, зьявіліся съятлістыя, новыя творчыя думкі. Цемра векавечная згінула, і асьватліўся абшар многапакутнай Беларусі. Там, дзе раней панавала сумная песня экспленація раба, дзе песняры толькі нылі і скадзліся, зараз нясецца новая радасная песня, клічачая да творчай працы і поўная веры ў лепшую будучыну.

«Чырвоны золак загарэўся,
І згінуў жутка мрачны сүм,
І шмат з души цяпер ліецца
Съятлістых новых творчых дум...
Над шматпакутнаю старонкай,
Дзе чулася адно ныццё,
Нясецца кліч да творчай працы,
Лунае новае жыцьцё.
Я цвёрда веру, край мой родны,
Што возьмеш верх ты над цям-
рой,
І праўда, веданье і брацтва
Ужо запануюць над табой».

Пралетары пясьніяр кліча да дружнай супольнай працы рабочага і селяніна. Яны павінны разам працеваць у гэты гарачы час рэвалюцыйнай творчасці. Працоўныя масы абкружаны злымі ворагамі, каторыя робяць усё, каб разбіць гэту дружную працу і каб утварыць ёй размайтых перашкоды. І паратунак пралетарска-сялянскай Беларусі толькі у згоднай, супольнай працы пралетарыя-рабочага з паўпралетарыем-селянінам. Недарма яны разам сталі пад чырвоным сцягам, недарма чырвоным гэрбам іх гаспадарства зъяўляюцца молат і серп.

«Гэй, рабочы нелядачы!
Ішчыра ты працуй;
Час прышоў для вас гарачы,
Краю долю куй!

Селяні разам з табою
Зъніштыць занапад.
Йдзенце-ж к працы грамадою.
Жыцьцё пойдзе ў лад.
Недарэмна серп і молат
Наш чырвоны гэрб».

У сучаснай цяжкай працы першым павінен ісьці праletary-рабочы. Ён больш вытрымлі, ён больш зарганізаваны. Ён больш разумее ўсю съпешнасць работы і вялікія заданыя яе.

«Дык гэй! Наперад ты, рабочы,
З вясёлай песніяй, грамадой.
Уздуvай ты гори і куй, як сіла,
За справу працы цвёрда стой!»

За праletaryem пойдзе да працы і селянін. Раскіданы па глухіх куткох працоўнай Беларусі, пакрыты дагэтуль векавечнай цемраю і закуты ў ланцугі няволі, ён думаў да апошніх часоў, што яго паратунак у дробнай уласнасці, у дробнай гаспадарцы. Але мінулы час павінен быў пераканаць яго, што не ратуе яго маленькая, дробная уласнасць, што яна ня прыносіць тэй карысці, як гаспадарка аб'яднаная, калектыўная. І пясьніяр-праletary, сам выйшайшы з вёскі, сам бачыўшы, як ратуе селяніна яго дробная гаспадарка, кліча яго да камуны, каторая прынясе сялянству тоё, чаго не магла прынясці і не прынясла дробная гаспадарка.

«Кідайде смутак і сяліне.
Цяпер прад вамі вольны шлях.
Дык, братце, йдзенце вы ка-
муnай

Хутчэй да працы на падях».

Трэба кінуць смутак, каторы застаўся, як перажытак мінулых цяжкіх гадоў і сталецца ў. Досыць сълез і енку! За работу працоўных мас Беларусі! Вас чакае адбудова зруйнованых хат і пагээтаных палеў.

Толькі супольнасьць, толькі еднасьць
валеншталь жыцьцё. На трэба мар-
наваць часу, бо вораг ня так да-
лека. Ён пагражае, але ня трэба
зякіца яго пагрозаў. Трэба толь-
кі ўпарты працаўца і гэткім уз-
маниць уладу рабочых і сялян, цар-
ства радаў.

«Гэй, супольна з песняй куйце
Сваё шчасьце, як адзін.
На губляйце, не марнуйце
Гэтых драгіх хвілін.
Карчаваць съяшыце ляды
І зразаць ўсе дзерваны.
Узмацуйце царства рады
У нетрах вашай стараны.»

Песьняр глыбока любіць сваю
працоўную бацькаўшчыну, любіць і
свайго брата-беларуса, бо ён не
эксплётатар. Глыбока спачувае ён
яму, абяздолеваму, цёмнаму, забі-
таму невасільной працай на пана і
кашталіста. Адарваны ад родных
ніў, лясоў, балотаў свайго роднага
краю імперыялістычною вайною,
песьняр з далёкай чужыны сачыць
за тым, што там робіцца, як ідзе
там пралетарска-сялянская рэвалю-
цыя. І дачуўся ён, што там ужо
няма «искавильможнага» пана, ка-
питаліста, што там будуюцца гаспа-
дарства пралетарска-сялянскай бед-
наты. Шле песьняр сваёй Савецкай
краіне шчырае, радаснае прывітанье
з далёкай чужыны.

«І забілася сэрца моцна
Радасна ў мяне,
Што ачнулася старонка
Мрак дзе панаваў,
Што народ заварушыўся,
Голос свой падтү,
Што ён скінуў путь рабства
І к съяцту ідзе,
Гыны волі, гыны працы
Весела пле;
Што ў руках трymае моцна
Свой чырвоны сцяг

І рухае цвёрдым крокам
Ён на новы шлях.»

Любячы сваю працоўную Са-
вецкую бацькаўшчыну і радуючыся
яе палітычна-сацыяльнаму вызвален-
ню, песьняр не замыкаеца сваімі
пачуцьцямі і думкамі ў яе сціслых
межах. Ён перакананы ў тым, што
толькі тады забясьпечана шчасливая
доля пралетарыя і селяніна Бела-
руся, калі сацыяльная рэвалюцыя
пройдзе вольным крокам па ўсіх
старонах свету, калі ўсясьветны пралетары
адваюе свае працоўныя
правы. Нацыянальны настрой песь-
няра збліжаеца з інтэрнацыяналь-
ным настроем. Ён звязтаеца да
сваіх пралетарскіх працоўных стру-
наў з прызывам, каб яны грымелі
на ўвесь свет, склікаючи на вялі-
кую барацьбу ўсясьветных рабочых.

«Грыміце-ж, як буры, пяруны,
На ўвесь свет, працоўныя
струны!

Усясьветных рабочых слікайце
І свет з ланцугоў вызваляйце!»

Сваю моц песьняр знаходзіць
не ў індывідуальным настрою. Яго
моц у тым, што ён ёсьць прадстаў-
нік вялікага «мы», вялікай працоў-
най клясы. Яго ліра съявае аб
гэткім «мы» і затым яна так
голосна і моцна съявае. Прышла
да творчасці новая кляса, кляса пра-
цоўнай беднаты. Гэта яна съявае
ліраю свайго песьняра. Прышла яна
з чырвонай далі, пакрытая пылам,
истам і крывёю. Яна ўтварыла ўсе
фабрикі і заводы, білася спрадвеку
за сваё вызваленне, загартавала
сваю моц у барацьбе з вялікай бу-
рай і зараз ніхто і кішто ня
устрымае яе руху. Клясавая «мы»
складае моцны бязълікі хаўрус, вя-
лікую камуну работнікаў і кліча
ўсіх на барацьбу.

«Ня чуем упрады змардаванья.
Мы сіма грамады бязылікай
Ваякі працы і змаганьня,
Сябры камуны мы вялікай.
Прышлі—й магутнымі рукамі
Будуем тут палац вялікі.
Змагацца хто пасъмее з намі?
Хаўрус наш моцны і бязылікі.»

Працоўны народ—гэта раскуты Промэтэй. Затрапчэлі і рассыпаліся са звонам ланцугі, каторыя дагэтуль моцна трымалі яго. І выйшаў ён на шырокі шлях барацьбы, помсты і творчасці.

«Нарваў навекты ланцугі пакуты,
Нясені аб съветлай волі гучны
КЛІК.

На дзіва дзейнае усім народам
Зъявіўся ты—магуч, вялік.
Цябе я сёньня ўсюды бачу,

Промэтэй наш родны.

Хай ведае аб гэтым цэлы съвет.
У шумлівых гарадох і ў ці-

xix вёсках
Твой скрэзь відаць чырвоны
сълед.»

Даволі, мне здаецца, гэтых радкоў, каб бачыць асноўны напрамак і дух паэзіі маладога песьняра Я. Журбы. Гэта—песьняр наш. Працягтарскія струны яго діры съпявашы нам аб tym, што датыча нашага рэвалюцыйнага жыцця. Яго бодры і радасны прызыў да творчасці зробіць свою справу. Нажадаем маладому песьняру, каб матывы яго творчасці не пакідалі яго і далей, каб яго праца была такою самаю пладавітаю, якой ён жадае для свайго краю. Гэтым нажаданьнем песьняра мы і скончым свой нарыс:

«Хай-жа хутка йдуць грамадай
Сейбіты твае
І кідаюць жменяй поўзай
Зерніты свае.
Хай насеніне ў вольным краю
Дасыць свой моцны плён,
Хай ўзрастаете край мой мілы,
Хай красуе ён!»

Праф. У. Ігнатоускі.

Кароткі агляд беларускага нацыянальна-рэвалюцыйнага руху.

(Канец).

Ад пачатку 1907 году падпіскія варункі даюць можнасьць вясіці толькі культурна-асьветную працу, хоць і гэтай працы царскі ўрад перашкаджаў на ўсялякі спосаб, уважаючы яе ці скрытай сацыялістычнай працай, ці «польскай інтрыгай». Але ўсё-ж такі праца гэта вялася вельмі шырока і захапіла моцна беларускую працоўную масу. Яшчэ ў 1906 годзе ў Пецярбурзе заснавалася выдавецтва «За-

глянё сонца і ў наша ваконда», а крыху пазней выдавецтвы у Менску „Мінчук”, у Вільні „Наша Хата”, і «Падачанін» „А. Грыневіч”. У 1912 годзе пачынае выхадзіць у Вільні пад кіраўніцтвам А. Уласава сельска-гаспадарчы месячнік «Лучынка» дзеля моладзі. У Пецярбурзе пачынае выдавацца цэрыядычна паважны беларускі зборнік „Маладая Беларусь” пад кіраўніцтвам В. Іваноускага і Эліма-

ха-Шыпілы. Друкуюцца літэрацкія творы, падручнікі для школы, практычныя сельска-гаспадарчы і брошуры, на пасъледак гісторычныя. Засноўваюцца патайныя беларускія школы.

У 1909 годзе арганізуецца беларускі народны тэатр і хоры. У Вільні арганізацыя тэатру і хору займаецца А. Бурбіс, а ў Пецярбурзе В. Іваноўскі. У 1911 годзе ў Вільні заснаваўся «Беларускі Музыкальна-Драматычны гурток», а затым з'арганізоўваецца Ігнатам Буйніцкім разъездны беларускі тэатр. Той самы Ігнат Буйніцкі памастацку паставіў беларускія танцы на сцэне,—беларускі народны балет. Зьяўляеца цэлая грамада беларускіх пісьменнікаў і паэтаў, вышыўшых з народу, як І. Луцэвіч (Я. Купала), К. Міцкевіч «(Якуб Колас)», «(Тарас Гушча)», М. Багдановіч, А. Пашкевіч (Цётка). А. Прушынскі (Алесь Гарун) і іншыя. У Пецярбурзе, Ноўай Александры і інш. гарадах працуюць навукова-літэрацкія і этнографічныя гурткі, маючыя на мэце пазнанье Беларусі.

У 1909 годзе над уплывам расейскай і польскай шавіністична-нацыянальна-містычнай прэсы, на ўсялякі спосаб брахавшай на беларускі нацыянальна-культурны рух, родзіцца клерикальна-шавіністичны кірунак (польскі) і выразна правы русыфікацыйны, зусім блізкі да скарбовага „Усерасейскага Нациянальнага Саюзу («О-ве Крестьян»), так званае «Белорусское О-во», выдаваўшася нарасейску за гроши царскага ўраду „Белорусскую жизнь“). На грунце клясавых інтэрсаў зьяўляеца думка аб агульным фронце польскай шляхты з расейскім «дворянствам» праціў «хлонаў» і «ха-

маў», маючых прэтэнзію адабраць ад паноў прывілеі.

Рэвалюцыя 1905 году і размах беларускага рэвалюцыйнага руху ясна паказалі Расейскай уладзе ўсю сілу кіраваўших гэтым рухам ідэй—гэта яго надта напалохала. Небяспечнае становішча на Беларусі адзначалася ў Пецярбурзе яшчэ ў тым, што польская грамадзянства не пакінула старых прэтэнзій на пярышніцтво пры выразэнні беларускага пытання і было немагчыма нават думаль аб тым, што яно спачувае так званаму тагды „беларускаму сепаратызму“. Надобныя думкі на вытрымлівалі найменшай крытыкі проста таму, што польская шляхта на Беларусі заўсёды вяла клясавую палітыку. Яна вельмі добра разумела, што будаўніцтва Беларусі так, як гэта меркавалі беларускія дзеячы, нагубіль, базуючы на польскіх паноў—агранікаў.

Падяком, аб якіх ідзе мова, хапелася б мець Беларусь пад загадам Польшчы, што значыць тое, з чым беларускі народ ная можа згадзіцца, разумеючы, што гэта загубіда б яго.

Міністэрства Сталышіна і праўля Гасударственай Думы ўсіх чатырох саветаў паставілі так званы імі „Западный вопрос“ на першым пляне іх палітыкі і з ведама ўлады душылі беларускі рух. Яны выдумалі, што беларускі рух звязан з жаданнем Польшчы вярнуць сабе незалежнасць.

Расейскі ўрад, як і калісь, на мог знайсці на Беларусі клясы, на якую ён мог бы абалерціся. Прыдумалі, як гэта рабілася ўжо пры Кацярыне II, развязасяці на Беларусі расейскіх земллюласнікаў, але спробы гэтая не удаліся з прымчы-

бы арганізованага адпору польскіх паноў. Тагды дзеля змаганьня з беларусчынай і польшчынай на Беларусі ствараюць асаблівую «клісу» палітычнага чыноўніцтва пад дзікай назвай „Западно-Руссов“, беларусаў «по рускі», што як іх іранічна называлі — «тоже-белоруссов». Але і гэта не памагло. Як паўтараста гадоў таму назад пад польскай улаздай, так і ў апошнія часы перад вайной і рэвалюцыяй беларускі народ мучыўся і задыхаўся пад ярмом расейскага самаўладztva ў лапах чужой яму ўлады, але я не згінуў. Перад самымі адходамі расейскіх войск з Вільні пад націскам немцаў, расейская камандаваньне (генэрал Эбарт) закрыў «Нашу Ніву». Вайна 1914 году, ваноўнічая Беларусь міліёнам зусім чужых для яе людзей і выгнаўшая міліёны беларусаў ўцекачоў з краю, прыдае новы харектар працы беларускіх дзеячаў.

Арганізуюцца камітаты ўцекачоў і вобчаваны дацамогі ахвярамі вайны (Вільня, Менск, Пецярбург і інш.). Але царскі ўрад перакладжае настав таго працы беларусаў, адмаўляючы ў дацамозе беларускім камітатам і інш.

Беларусы - ўцекачы апынуліся праз гэта ў цяжэйшых умовах як усе іншыя тэй прычыны што прыватных дацамог хавіць не магло.

З самых першых дзён рэвалюцыі 1917 году беларускі рэвалюцыйны рух разъвіваецца надзвычайна шырока і глыбока. Але дзеяли таго, каб добра зразумець усё тоё, што робіцца далей на Беларусі, треба адзначыць асаблівасць руху беларускіх працоўных мас — выклікае і пераважнае значэнне ў гэтым руху сопыялістичных нарамілай і выражную слабасць бур-

жуазных. Тлумачыцца гэта гісторычнымі і соцыяльнымі ўмовамі, у якіх праходзіў і праходзіць беларускі рух. Беларуская нацыянальная арыстакратія спольшчылася, ці абруслела, а гарадская буржуазія не развілася; дэмакратычнай інтэлігэнцыя, вышэўшая з беларускай сялянскай і рабочай масы і з дробна-рамясловай буржуазіі гарадоў і мястэчак, вырасла і нацыянальна самавызначылася толькі ў канцы XIX сталецца. Такім чынам, беларускі рух мог абанерціся толькі на вышэйпаказанай народнай інтэлігэнцыі і сялянстве, адзечным навольніку паноў.

Соцыялізм для беларускай інтэлігэнцыі быў найболыш натуральны палітыка-эканаўчнай ідеалёгіі і толькі на грунце клічу да соцыяльной і разам з тым і нацыянальной свабоды беларускіх працоўных мас пашырыўся і зрабіўся сапраўдва народным беларускі нацыянальным рухом. У самым пачатку рэвалюцыі 1917 году ў сакавіку ў Менску адбылася канфэрэнцыя беларускіх соцыялістаў, аднавіўшая старую «Б. С. Г.». Крыху пазней была ў Пецярбурзе яшчэ канфэрэнцыя, выдзеліўшая часова кіруочы цэнтр партыі. У Менску выдаецца часопіс «Б. С. Г.» — «Грамада»; «Б. С. Г.» вядзе на Беларусі даволі шырока працу і мае свае арганізацыі і ў Расеі (Пецярбург, Москва, Пскоў і ў іншых гарадох). Хутка выявілася, што Менскі камітэт «Б. С. Г.» прытрымліваецца права соцыялістычнай палітыкі. Яшчэ на першым з'ездзе ў Менску (у сакавіку 1907 году) беларускіх партый і арганізацый, арганізуеца нацыянальны камітэт, у які ўвайшоў, як старшыня, працаваўшы да рэвалюцыі ў Менскім беларускім

камітэце дапамогі ўпекачом, вялікі земляўласнік Раман Скірмунт. Нацыянальны камітэт пасылае ў Цецярбург да Новага Расейскага Ураду дэлегацыю (В. Іваноўскі, Канчар і іаш.) дзеля таго, каб згодна з пастановамі зьезду дабіцца згоды на арганізацыю краёвай улады, беларускай школы з навучаннем па беларуску і інш. Часовы Расейскі Урад не ахвотна прыняў дэлегацыю, напрыхільна выслушаў даклад і гэтым усё і скончылася.

Прысутнасць у Нацыянальным Камітэце аднаго буржуя земляўласніка было скрытна і энэргічна выкарыстана старымі ворагамі беларускага руху і тым нават, якія ў свой час род у Расеі былі саглашанцамі і прыяцелямі буржуазіі. Гэтыя быўшыя казёныя ворагі беларускага руху з першых дзён лютэйскай рэвалюцыі раптам палявелі і запоўлі быўшыя на Беларусі расейскія арганізацыі і партыі. Яны хаўрусна з наехаўшымі ў Беларусь арміямі чужых людзей, незнаймымі з місцовымі ўмовамі жыцця, стараюцца пашырыць у народзе пекананье, што беларускае пытанне гэта польская панская інтрыга, пакірованая іродісянствам і маючая на мэце аддзяленне Беларусі ад Расеі. Такі воражы стасунак быў да ўсіх, хто пасъмёў-бы загаварыць пабеларуску, а не царскеску, хоць бы гэта быў сапраўдны вораг хаўрусаў з буржуазіяй і на Беларусі і ў Расеі.

Адначасна беларускія соцыялісты стараюцца скінуць «Беларускі Нацыянальны Камітэт» і захапіць у свае рукі ініцыятыву і кіраўніцтва рэвалюцыйным рухам беларусаў. У ліпені на з'ездзе ў Менску прадстаўнікоў беларускіх арганізацый, скліканым «Беларускім

Нацыянальным Камітэтам» па западу членаў «Беларускай Соцыялістычнай Грамады», утвораеца Цэнтральная Рада беларускіх арганізацый і партыяў. З'езд пастановіў, што ў склад Цэнтральнай Рады могуць уваісьці толькі тия арганізацыі, якія дамагаюцца перадачы ўсей зямлі сялянству, беларускай нацыянальнай школы, Федэратыўнай Дэмакратычнай Гэспублікі і інш.

З'явітаючыся да працы «Б.С.Г.», трэба адзначыць, што яе Мінскі Камітэт злучае найбольш рэвалюцыйнага напрамку людзей і пашырае сваю працу і на Беларусь; Пецярбурскі камітэт, апіраючыся на шырокія пралетарскія масы работнікаў, салдат, матросаў, знаходзіцца на самым левым скрыdle партыі, а Мінскі камітэт, як вышэй ужо гаварылася, быў на правым скрыdle. Трэба тутака адзначыць, што «Б. С. Г.» ад пачатку рэвалюцыі 1917 году прарабавала з'яднаць два кірункі—марксісцкі і народніческі; яна тагды была асаблівай «Адзіннай Соцыялістычнай Парціі Беларусі», калі на лічыні зусім нязначнай «Беларускай партыі Народных Соцыялістаў».

III з'езд «Б. С. Г.» ў Менску 14—25 кастрычніка 1917 году, хоць і пробаваў перагледзіць старую праграму і тактыку, аднак, ён выявіў выразна распад партыі. Крыху пазней у заблутаных умовах рэвалюцыйнага жыцця на Беларусі партыя распалася, і Цэнтральны Камітэт разваліўся так сама. На абломках «Б. С. Г.» вырас новы камуністычны і сацыялістичны беларускі рух.

Восеньню 1917 году ў Цецярбурзе арганізацыі левай «Б.С.Г.», беларускія арганізацыі работнікаў,

беларускія веенныя арганізацыі матросаў і салдат Пецярбургу, Кранштату, Гэльсінгфорсу засноўваюць «Беларускую Соціял-Дэмакратычную Рабочніцкую Партыю» (бальшэвікоў), якая існуе, як асобная партыя, і мае сваё прадстаўніцтва ў Камітэце Р. С. Д. Р. П. (бальшавікоў). Яна мела сваё прадстаўніцтва ў Пецярбурскай Радзе Рабочых, Сялянскіх і Салдацкіх Дэпутатаў.

У Камітэт партыі ўваходзілі А. Чарвякоў, Усьціловіч, Сосна, Гурыновіч, Даўрэцкі, Памецка і Лагун (за выняткам А. Чарвякова — усе рабочыя). Партыя вяла широка агітацыйна-ірапагандную працу, арганізавала партыйную школу, хаўрус моладзі і культурна-асветны гурток.

Б. С.-Д. Р. П. (бальш.) прымала ўдзел у арганізацыі беларусаў вайсковых Пецярбурскага гарнізону: прадстаўнікі яе ўваходзілі ў арганізацыйнае бюро, маючае скліканьне вайсковую канфэрэнцыю; ад яе імя пададзена была заява ў Народны Камісарыят па Вайсковых Справах аб дазваленіні выдзяліць у вайсковых частках беларусаў у асобныя часткі. Партыя ў Кранштадце арганізоўвала матросаў беларусаў і рэвалюцыйным парадкам ліквідавала стary камітэт уцекачоў і выбрала новы камітэт — Усьціловіча, Лагуна, Чарвякова, Сосну; ад „Б. С. Г.“ увайшоў У гэты камітэт — Жылуновіч. Яна паставіла пытаныне ў «Цэнтральнай Радзе Арганізацый Уцекачоў», каб беларусамі ўцекачамі быў заснованы Цэнтральны Камітэт арганізованных «Б. С.-Д. Р. П.» (бальш.) і левай «Б. С. Г.», але з гэтага нічога не выйшла з прычыны арганізацыі

Беларускага Нацыянальнага Камісарыату.

Камісар і яго намеснік належалі да Б.С.-Д.Р.П. (бальш.). Партия прымала ўдзел у абароне Пецярбургу ад немцаў, дзеля якой мэты: 1) Яна арганізавала вайсковую дружыну, 2) адчыніла кулямётныя курсы, 3) прымусіла ўсіх тых, што не ўвайшлі ў дружыну, пайсьці ў агульна-рабочніцкія дружыны. Калі для Пецярбургу была вялікая небяспека, яна дала 15 пэўных сваіх людзей у дружыну асаблівага назначэння, арганізованую пры Пецярбурскім камітэце Р.С.Д.Р.П. (бальш.). Калі Беларускі Камісарыят пераехаў у Москву, усе застаўшыся ў Пецярбурзе члены Б.С.Д.Р.П. увайшлі у мясцовую арганізацыю Р.К.П. на правох сэкцыі.

У сакавіку 1918 году адбылося шмат беларускіх вайсковых зъездаў — Заходніяга, Паўночнага, Паўднёвна-Заходніяга, Румынскага франтоў і матросаў Балтыцкага флёту. Зъезды гэтая адбыліся пад загадам Б.С.Г. і дамагаліся аўтаноміі Беларусі, непадзельнасці беларускай зямлі ў яе этнографічных граніцах, арганізацыі народнага беларускага войска дзеля абароны заваяванніяў рэвалюцыі ў Беларусі ад польскіх і нямецкіх імпэрыялістаў, безадкладнай перадачы ўсей зямлі сялянству і інші.

У рэзультате вайсковых зъездаў арганізуецца ў Менску Цэнтральная Беларуская Вайсковая Рада. Гэтая Рада разам з Цэнтральнай Радай Беларускіх арганізацый і партый на зъездзе ў гастрычніку 1917 году арганізуе Вялікую Беларускую Раду, якая пасылае сваіх прадстаўнікоў у Пецярбург і Кіеў.

У 1917 году ў Пецярбурзе з мэтаю зъяднаць беларускае сялянства на ідэі аўтаномна-свабоднай Беларусі ў складзе Расейскай Фэдэрацийнай Рэспублікі, ствараенца пры Ўсерасейскай Радзе Сялянскіх Дэпутатаў «Беларускі Абласны Камітэт», які склаўся пераважна з права-соціялістичнага кірунку людзей, галоўным чынам, з радзіўшыхся на Беларусі людзей, працаўшых у арганізацыях правых расейскіх эс-эраў, і нават такіх, якія раней падтрымлівалі палітыку царскага ўраду, але пасля рэвалюцыі раптам паліяволі і, накінуўшы на сябе вельмі радыкальныя воцраты, узяліся за руйнаваньне беларускага сапраўды народнага руху знутра яго. У Маскве у трапені 1917 году родзіцца беларуская арганізацыя ўпекачоў — «Беларуская Народная Грамада». На скліканым ёю зъездзе ўпекачоў у Маскве выўлююща палітычныя дамаганьні ўпекачоў — нацыянальна-краёвая аўтаномія Беларусі, зямля сялянству бяз выкупу і т. п.

У момант каstryчніка—лістападовай рэвалюцыі 1917 году, умацаваўшай дыктатуру пралетарыяту, у беларускім руху выразна азначыліся трох цэнтры, калі вялікі лічыць занятай тагды немцамі часткі Беларусі з Вільній і Горадній — Менск, Пецярбург і Москва. Беларускія працаўнікі ўважалі шкодным гэтакое становішча асабліва ў часе пагрозы з боку немцаў захапіць Беларусь. Каstryчнікавая рэвалюцыя у Расей, прагаласіўшая свабоднае самавызначэнне народаў Расей нават аж да аддзялення, і дэкларацыя право народаў, абвешчаная Радай Народных Камісараў Р.С.Ф.С.Р. ад 2 лістапада 1917 году — стаяць пред беларускімі ар-

ганізацыямі і партыямі чытальні збі самавызначэнні Беларусі. Яшчэ ў лістападзе пачалася падгатоўка да Ўсебеларускага Зъезду, які і адбыўся ў сінежні ў Менску ў згодзе з Цэнтральным Радавым (Савенкам) Урадам у Пецярбурзе. При арганізацыі зъезду выявілася разнагалосьце паміж, галоўным чынам, Менскім Цэнтрам беларускага руху, Беларускай Народнай Грамадай у Расей і «Беларускім Абласным Камітэтам у Пецярбурзе».

«Б. А. К.», аб якіх мы гаварылі ўжо вышэй, быў за беларускую вобласць Расейскай Рэспублікі, а не за Беларускую Рэспубліку ў складзе Расейскай Фэдэральныі, няпрыхільна адносіўся да нацыяналізацыі школы на Беларусі і г. д. Выдатнымі асобнікамі расейскага права-эс-эраўскага кірунку у «Б. А. К.» былі Вазілла, Гальман і разам з імі аграном Канчар, з быўшых пры царызмі людзей „казінага“ напрамку — Караткевіч, а пераважвала лічэбна шэрая маса сялян, дэпутатаў на Ўсерасейскі Сялянскі зъезд, якімі камандавалі вышэй паказаныя. „Беларуская Народная Грамада“ заснована ў трапені 1917 году ў Маскве.

„Б. А. К.“ быў за тое, каб зъезд склікаць на 5-га, а 15-га сінежні і на ў Менску, а ў Рагачове, дзе вяло апі беларускіх арганізацыі, апі Рады Народных Камісараў Закоднай Вобласці. У канцы-канцоў зъезд адбыўся ў Менску згодна з Цэнтральным Радавым Урадам і пры матар'яльной дапамозе ад яго (былі асыгнаваны гроши і «Б. А. К.» — 50 тысячай рублёў і «Бел. Сац.-Дэм. Раб. Партыі»). Усамым пачатку сінежні 1917 году былі размовы ў Наркамінане з тав. Сталінам, якія скончыліся на-

ставаю аб супольнай працы і стварэнні Краёвай Савецкай (Радавай) Улады на Беларусі, ці інакш, поўнага права самавызначэння беларускага народу (гледзі „Ізвестія Петербургскага Совета Раб. і Кр. Депутатов” ад 6/х₁₁ 1917 году № 244). У тым самым часе „Бел. Сац. Дэм. П.” вяла так сама размовы з Усер. Цэнтр. Выкананчым Камітэтам, які даў грошы, каб партыя паслала сваіх дэлегатаў на з'езд.

На з'езьдзе было 1872 дэлегата (у тым ліку вайсковых асоб 716). Тут былі прадстаўнікі Меншчыны, Магілёўшчыны, Віtabшчыны, Смаленшчыны і нават Віленшчыны і Гродзеншчыны, занятых немцамі (ад гэтых двох апошніх губэрній былі прадстаўнікі уцекачоў).

З'езд быў пераважна сляянскі але было шмат і работнікаў, прадстаўнікоў казнэратаўцаў, гарадоў, сацыялістичных партыяў і г. д. На з'езьдзе было змаганье лўных і чатайных ворагаў Радавай Улады і праціўных самавызначэнню Беларусі (пераважна прадстаўнікі земстваў з расейскіх правых эс-эр. некаторых членau „Б. А. К.”) з аднаго боку, а з другога боку левай часткі з'езду і прадстаўнікоў пераважной часткі беларускіх арганізацый. Верх усялі левыя і з'езд пераважным лікам

галасоў падаў свой голас за Уладу Рад Работніцкіх, Сляянскіх і Салдацкіх Дэпутатаў Беларусі і за ўзмацаванье Радавай Улады на Беларусі, уваходзячай у Фэдэратыўную сувязь з Р. С. Ф. С. Р.

Канец 1918 году, калі адбылася рэвалюцыя ў Нямеччыне і па- чаўся выхад немцаў з Беларусі, адзначыўся пашырэннем беларускай камуністычнай працы. 21-га сінегня ў Маскве адбылася канфэрэнцыя беларускіх камуністычных сэкцый Р. К. П., якая пастановіла прагаласаваць Беларускую Радавую Сацыялістичную Рэспубліку і выбрала Цэнтральнае Бюро беларускіх сэкцый Р. К. П. Адначасна ў Сплюнску на 6-ай канфэрэнцыі Р. К. П. выносіцца такая самая пастанова аб Беларускай Рэспубліцы ў складзе: Горадзеншчыны, Віtabшчыны, Магілёўшчыны, Меншчыны і Смаленшчыны. 6-ая канфэрэнцыя называе 1-ым сябе з'ездам Камуністычнай Партыі Беларусі.

2-га лютага 1919 году часовы работніцка-сялянскі ўрад Беларусі абвяшчае Беларускую Радавую (Савецкую) Сацыялістичную Рэспубліку, Беларускае пытанье прынаеца юрыдычна пытаннем дзяржаўним і міжнародным.

Стары Піліп.